

МАРФАЛАГЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ СЛІЗІСТАЙ АБАЛОНКІ СТРАВАВОДНАГА ЖОЛАБА ЦЯЛЯТ

Г. А. Туміловіч, Дз. М. Харыгонік, С. В. Грышчук, А. А. Сянько

УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт»

г. Гродна, Рэспубліка Беларусь

(Рэспубліка Беларусь, 230008, г. Гродна, вул. Церашковай, 28)

e-mail: tumilovich-ggau@mail.ru

***Ключавыя слова:** цяляты, перадстраўнік, страваводны жолаб, марфаметрыя, марфалогія, слізістая абалонка, этітэлій.*

***Анататцыя.** У артыкуле прыведзены вынікі вывучэння марфалагічных асаблівасцяў страваводнага жолаба. Праведзеныя даследаванні паказалі, што даўжыня, шырыня, вышыня і таўшчыня губ страваводнага жолаба ў маладняка буйной рагатай жывёлы развіваецца не раўнамерна. Найбольш інтэнсіўна павялічваецца даўжыня, а затым таўшчыня губ і нарэшце, шырыня*

страваводнага жолаба. Малая вышыня губ у першай трэці страваводнага жолаба не забяспечвае іх поўнага смыкання, таму адбываецца частковае падданне вадкага корму ў рубец, а гэта вядзе да развіцця захворванняў стравініка-кішачнага тракта. Таўшчыня энітэліяльнага пласта страваводнага жолаба істотна не змянялася на працягу доследнага перыяду, аднак змяняліся сувадносіны таўшчыні яго слaeў.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ESOPHAGEAL TRENCH OF CALFS

G. A. Tumilovich, D. N. Haritonik, S. V. Grishchuk, O. A. Senko

Grodno State Agricultural University

Grodno, Republic of Belarus

(Republic of Belarus, 230008, Grodno, Tereshkova St., 28

e-mail: tumilovich-ggau@mail.ru)

Key words: *calfs, prestomach, esophageal trench, morphometry, morphology, mucous membrane, epithelium.*

Summary. Results of studying of morphological features of esophageal trench are given in article. The conducted researches have shown that length, width, height and thickness of lips of esophageal trench in young growth of cattle develops not evenly. Most intensively length, and then thickness of lips and at last, width of esophageal trench increases. Small height of lips in the first third of esophageal trench doesn't provide their full clamping therefore there is a partial hit of a liquid forage in a hem, and it leads to development of diseases of a digestive tract. Thickness of an epithelial layer of a layer of esophageal trench significantly didn't change throughout the studied period, however changed a ratio of thickness of his layers.

(Паступіла ў рэдакцыю 03.06.2016 г.)

Уводзіны. На дадзеным этапе інтэнсіфікацыі жывелагадоўлі, нягледзячы на наяўныя дасягненні, застаецца шмат праблем, звязаных з недасканалай тэхналогій ўзнаўлення, утрымання і прадуктыўнай эксплуатацыяй жывел. У абсалютнай большасці комплексаў мае месца зніжэние натуральнай рэзістэнтыасці арганізма жывёл, якое з'яўляецца адной з прычын розных захворванняў, у прыватнасці, хвароб стравініка-кішачнага тракта, якое вядзе да скарачэння гаспадарчага выкарыстання жывёл, недастатковай прадукцыінасці і высокага сабекошту адзінкі прадукцыі [1, 10].

Адным з стрымліваючых фактараў росту прадукцыінасці буйной рагатай жывелы з'яўляецца недастатковае веданне пародных і ўзроставых асаблівасцяў марфалогіі і фізіялогіі з улікам усіх функцыянальных сістэм арганізма і асабліва органаў апарату стрававання [2, 4, 7, 8, 11].

Малавыучаным раздзелам марфалогіі стрававальнага тракта з'яўляецца фарміраванне і будова страваводнага жолаба маладняка буйной рагатай жывёлы [8, 9, 12]. Сення ў айчыннай і замежнай літара-

туры звесткі пра марфафункциянальныя асаблівасці страваводнага жолаба цялят не ў поўнай меры адлюстроўваюць заканамернасці развіцця ў узроставым аспектце [5, 8, 13, 14, 15]. Ёсьць шмат публікацый, у якіх даюцца пэўныя рэкамендацыі па тэхнікі вырошчвання маладняка буйной рагатай жывёлы і часта зусім не ўлічаюцца пры гэтым узроставыя асаблівасці марфалогіі страўніка-кішачнага тракта цялят. Вышэй пазначанае і вызначыла мэту наших даследаванняў.

Мэта працы: вызначыць марфалагічныя асаблівасці страваводнага жолаба цялят у раннім постнатальным антагенезе.

Матэрыял і методыка даследаванняў. Матэрыялам для анатамічных і гісталагічных даследаванняў былі ўзяты ўзоры сценак страваводнага жолаба, які адбіраўся ў новонароджаных, 3- і 6-месячных цялят. Жывёлы былі клінічна здаровыя, нармальна развітыя і мелі правільныя целасклад. Ускрываілі брушную і грудную паражніны, аддзялялі страўнік ад іншых органаў і тканкаў, разрезалі пачатковую частку рубца, чапец, кніжку і сычуг. Затым вымяяралі даўжыню і шырыню жолаба, таўшчыню і вышыню губ у розных аддзелах. Анатамічныя кампаненты страваводнага жолаба вывучаны метадам марфаметрыі (Л. В. Даўлетава, 1974). Пры адборы матэрыялу імкнулася да максімальнай стандартызацыі прэпаратыўных працэдур пры фіксациі, праводзы, заливанні, падрыхтоўцы парафінавых і крыястатных зразаў. Адбор узораў страваводнага жолаба праводзілі пасля ўскрощия грудной і брушной паражнін жывёл.


Матэрыял папярэдне фіксаваўся ў 10%-м растворы нейтральнага фармаліну і вадкасці Карнума. Для атрымання агляднай інфармацыі структурных кампанентаў страваводнага жолаба гістазрэзы афарбоўвалі гематаксілін-эазінам па Эрліху. Для апрацоўкі дадзеных выкарыстана сістэма мікраскапіі з камп'ютарнай апрацоўкай «Altami Studio», якая ўключае мікраскоп ЛАМА МІКМЕД – 2, каліровую фотакамеру D.S.P. 78/73 SERIES.

Вывікі даследаванняў і іх абмеркаванне. У постнатальны перыяд ужо з першых дзен жывіця цялят жолаб падпадае пад моцную функциянальную нагрузкую, што ў сваю чаргу выклікае адаптацыйныя пераўтварэнні і далейшую дыферэнцыяцыю яго анатамічных і гісталагічных структур.

Анатамічна страваводны жолаб, які складаецца з дна і двух буйных эпітэліяльна-мышачных зморшчын, якія фарміруюць губы, пачынаецца ад перахода стрававода у рубец, праходзячы праз дно чапца, кніжкі і пераходзіць непасрэдна ў сычуг.

У постнатальны перыяд развіцця цялят адбываецца далейшы рост страваводнага жолаба. Даўжыня страваводнага жолаба за першыя тры


месяцы жыцця павялічвасца на 40.6% у адносінах да даўжыні страваводнага жолаба нованараджаных жывёл і на 59.3% – за шасцімесячны перыяд (малюнак 1).



Малюнак 1 – Развіццё анатамічных кампанентаў страваводнага жолаба цягніт у раннім постнатальному антагенезе

Ва ўзросце ад 3 да 6 месяцаў адзначаецца больш інтэнсіўны рост вышыні і таўшчыні вуснаў страваводнага жолаба. Так, вышыня вуснаў павялічваецца на 34.1%, а таўшчыня – на 31.4% адпаведна. Шырыня дна страваводнага жолаба ў перыяд ад нараджэння да 3-месячнага ўзросту змяняецца нязначна і складае 5.4%, а ў перыяд ад 3 да 6 месяцаў адзначаецца больш інтэнсіўны рост шырыні дна страваводнага жолаба і гэты паказчык павялічвасца на 21.4% у адносінах да першага перыяду.

Даўжыню страваводнага жолаба можна ўмоўна падзяліць на тры трэці: першую, другую і трэцюю. Вымярэнні вышыні губ паказваюць, што ў розных частках у раннім антагенезе яна розная. Вышыня губ першай часткі страваводнага жолаба менш вышыні другой і трэцяй частак на працягу ўсяго перыяду даследвання. Вышыня губ першай часткі страваводнага жолаба нованараджаных цягніт менш, чым у другой і трэцій частках на 16.1%, 39.8%, у 3-месячным узросце – 29.4%, 24.4% і ў 6-месячным узросце адпаведна на 33.3% і 24.5%. Найбольш інтэнсіўны рост трэцяй часткі страваводнага жолаба адзначаецца ў нованараджаных жывёл, а першай – ў 6-месячных жывел (малюнак 2).



Малюнак 2 – Вышыня губ у розных частках страваводнага жолаба

У цялят за перыяд назірання было адзначана змяненне адлегасці паміж бакамі губ у розных яго адзелах. У нованараджаных жывёл аддаленне губ адзначаеца ў меншай ступені. Аднак у першай трэці страваводнага жолаба масца нязначнае разыходжанне губ, што можа прыводзіць да траплення малака не ў сычуг, а ў рубец і выклікаць расстройства стрававання. Аднак гэтая анатамічная асаблівасць сябе не праяўліс, калі не парушаеца тэхнолагія выпойвання малодзіва ці малака. Пры прыеме нованараджаным цялём малака змыкансце губ жолаба залежыць ад вельчыні глытка, і калі глыток малодзіва не больш за 30 мл, то жолаб цалкам зачынены, а малодзіва паступае ў сычуг, калі ж рэжым кармлення парушаеца і жывела спажывае малако прагна і вялікімі глыткамі, яно часткова трапляе ў рубец. Аддаленне губ ў першай трэці страваводнага жолаба ў нованараджаных цялят складае ў сярэднім 4 мм, а 6-месячным узросте – 21,3 мм.

Правая губа страваводнага жолаба нязначна тоўшчэй левай. Асноўная частка страваводнага жолаба ўяўляе сабой скрученую, шчыльную, герметычную трубку і ў такім стане захоўваеца да 6-месячнага ўзросту. Пачынаючы з гэтага часу, першая частка страваводнага жолаба ў цялят не шчыльна закрыта, а губы з павелічэннем узросту паступова аддаляючы ад адной. На фоне змянення функцыі страваводнага жолаба адзначаеца згасанне рефлексу, і таму ў цялят з 6-месячнага ўзросту значная колькасць ежы ў першай трэці стрававод-

нага жолаба пры глытаниі трапляе ўжо не ў сырчуг, а ў рубец, чаго нельга адзначыць у другой і трэцяй частках.

Губы страваводнага жолаба ў вобласці чапца марфалагічна і гісталагічна з'яўляюцца працягам зморшчын слізістай абалонкі стрававода і слізістай абалонкі чапца. Слізістая абалонка вяршыні губ жолаба чапца ў месцах іх злучэння мае пальцападобныя эпітэліяльна-злучальнатканныя сасочки, якія шчыльна злучаюцца паміж сабой, што дазваляе ізаляваць жолаб чапца ад паражніны рубца і сеткі.

Слізістая абалонка жолаба прадстаўлена двумя структурнымі элементамі – складкамі і сасочкамі. Да нараджэння на дне жолаба праходзіць 11 зморшчын. Вышыня сасочки ў жолаба павялічваецца, прычым сасочки больш развітыя на сценках жолаба. Вышыня сасочки ў сценкі слізістай абалонкі страваводнага жолаба ў нованараджаных жывел роўная $1468,9 \pm 134,7$ мкм, што на 23,4% і 68,7% менш, чым у цялят 3- і 6-месячнага ўзросту. Сасочки ў нованараджаных цялят маюць выцягнутую форму, але паступова форма змяняецца, і аснова іх пашыраецца. Так, шырыня сасочки ў на дне жолаба складае ў нованараджаных жывёл $963,1 \pm 99,7$ мкм, а ў 6-месячным узросце – $1128,9 \pm 93,5$ мкм. На сценцы жолаба гэты паказчык складае $1738,1 \pm 113,9$ мкм і ў 6-месячным узросце складае $2531,7 \pm 189,4$ мкм. Найбольш інтэнсіўны рост сасочки ў адбываецца ў пераходны перыяд, што, магчыма, звязана са зменай тыпу кармлення цялят і з'яўленнем у рацыене грубых раслінных кармоў.

У нованараджаных жывёл слізістая абалонка страваводнага жолаба выслана высокадыферэнцыраваным, плоскім, шматслойвым эпітэліем. У ім выразна вылучаюцца базальны, парасткавы і рагавы пласты. У эпітэліі жолаба адначасова з развіццем асноўных эпітэліяльных сасочки ў адбываецца фарміраванне другасных злучальнатканых сасочки, глыбока ўціснутых у эпітэлій, у сувязі з чым базальная мембрана становіцца няроўной, зубчастай. Гэта сведчыць аб умацаванні механічнай сувязі эпітэлія са злучальнай тканкай і, магчыма, аб узмацненні тут абменных працэсаў паміж злучальнай тканкай і эпітэліем. Таўшчыня базальнага пласта дна і сценак страваводнага жолаба ў выучаемы намі перыяд найменшая і складае $7,6 \pm 1,1$ мкм і $8,5 \pm 1,2$ мкм (табліца). Працэсы кератынізацыі ўзмацняюцца, павялічваюцца таўшчыня рагавога пласта і памяншаюцца таўшчыня парасткавага пласта эпітэлія.

Табліца – Марфаметрыя тканкавых кампанентаў эпітэліяльнага пласта страваводнага жолаба цялят

Пласты эпітэлія	Узрост жывёл		
	нованараджаныя	3-месячныя	6-месячныя

Базальны	дно	$7,6 \pm 1,1$	$8,9 \pm 0,9$	$9,3 \pm 1,4$
	сценка	$8,5 \pm 1,2$	$9,7 \pm 1,2$	$10,4 \pm 1,7$
Парасткавы	дно	$61,8 \pm 2,7$	$54,8 \pm 3,8$	$31,8 \pm 3,6$
	сценка	$97,6 \pm 3,3$	$78,5 \pm 5,8$	$62,6 \pm 7,1$
Рагавы	дно	$11,4 \pm 1,9$	$24,3 \pm 2,3^*$	$33,3 \pm 2,7^{***}$
	сценка	$14,7 \pm 2,3$	$37,2 \pm 2,8^{**}$	$47,4 \pm 3,2^{***}$
Эпітэліяльны пласт	дно	$88,9 \pm 4,8$	$103,7 \pm 8,8$	$81,8 \pm 6,3$
	сценка	$145,3 \pm 7,4$	$151,1 \pm 8,7$	$141,8 \pm 9,3$

Заўвага: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$

У 3-месячным узросце цялят працягваеца дыферэнцыяцыя эпітэлія. З'яўляецца шмат якасна новых пузыркалабобных клетак на мякі рагавога і парасткавага слаёў. Адзначаецца значнае патаўшчэнне арагавелага пласта пры хуткім патанчэнні парасткавага пласта. Таўшчыня рагавога пласта дна і сценкі ў 3-месячных цялят была на 12,9 мкм і 22,5 мкм больш, чым у нованараджаных цялят, а таўшчыня парасткавага пласта дна і сценкі паменшылася на 7 мкм і 19,1 мкм адпаведна. Неабходна адзначыць, што таўшчыня эпітэліяльнага слоя істотна не змянялася на працягу доследнага перыяду, аднак значна змяняліся суадносіны таўшчыні слаёў эпітэліяльнага пласта, гэта звязана са змяненнем структуры і характару корма.

Заключэнне. Праведзеныя даследаванні паказалі, што даўжыня, шырыня, вышыня і таўшчыня губ страваводнага жолаба ў маладняка буйной рагатай жывёлы ў раннім постнатальным антагенезе развіваецца не раўнамерна. Найбольш інтэнсіўна павялічваецца даўжыня, затым таўшчыня губ і, нарэшце, шырыня страваводнага жолаба. Малая вышыня губ і нязначнае разыходжанне ў першай частцы страваводнага жолаба не забяспечвае поўнага злучэння губ, таму адбываеца частковае пападанне вадкага корму ў рубец, а гэта вядзе да развіція захворванняў страўніка-кішачнага тракта. Таўшчыня эпітэліяльнага пласта страваводнага жолаба істотна не змянялася на працягу доследнага перыяду, аднак значна змяняліся суадносіны таўшчыні слаёў эпітэліяльнага пласта. Змены суадносін таўшчыні слаёў эпітэлія звязаны са змяненнем структуры і характару корма.

Праца выканана пры падтрымцы БРФФД НАН Беларусі гранд № Б15-080.

ЛІТАРАТУРА

- Малашка, В. В. Біялогія жвачных жывёл : манаграфія. У 2 ч. Ч. 1. / В. В. Малашка. – Гродна : ГДзАУ, 2013. – 456 с.
- Малашка, В. В. Марфагенез мянгакамернага страўніка цялят з рознай жывой масай пры нараджэнні : манаграфія / В. В. Малашка, Г. А. Туміловіч. – Гродна : ГДзАУ, 2011. – 173 с.

3. Малашка, В. В. Структурна-функціональна стадасць сітававальнай сістэмы – важны фактар у прафілактыцы хвароб жывел / В. В. Малашка, Дз. М. Харытонік, Г. А. Туміловіч // Сельская гаспадарка – праблемы і перспектывы: зб. навук. пр.: Т. 20. – Гродна, 2013. – С. 177-189.
4. Туміловіч, Г. А. Марфагенез перадстраўніка і сялят з рознай ступенню фізіялагічнай стадасці пры нараджэнні: аўтарэф. дыс. ... канд. вет. навук: 16.00.02 / Г. А. Туміловіч: Віцебская дзярж. акад. вет. медыцыны. – Віцебск, 2010. – 22 с.
5. Туміловіч, Г. А. Марфафункциональная характеристыстика эпізія слізістай забалонкі перадстраўніка сялят з рознай ступенню антэнатальнаага недараўвіца / Г.А. Туміловіч // Веснік Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі: навукова-метадычны часопіс. – 2010. – № 1. – С. 97-101.
6. Туміловіч, Г. А. Структурна-функціональная арганізацыя сітававальнага тракта сялят : манаграфія / Г. А. Туміловіч, Дз. М. Харытонік. – Гродна: ГДЗАУ, 2015. – 275 с.
7. Унгегут, Р. Р. Гістагенез жолаба чапца буйной рагатай жывелы чорна-пярэстай пароды ў антагенезе / Р. Р. Унгегут // Макра-мікрамарфалогія і гістахімія сельскагаспадарчых жывёл у параўнальна-відавым і ўзроставым аспектах: зб. навук. пр. – Омск, 1987. – С. 30-36.
8. Унгегут, Р. Р. Макра-мікрамарфалогія жолаба чапца і жолаба книжкі буйной рагатай жывелы чорна-пярэстай пароды ў антагенезе: аўтарэф. дыс. ... канд. бібл. навук: 16.00.02 / Р. Р. Унгегут; Омскі вет. ін-т. – Омск, 1987. – 16 с.
9. Унгегут, Р. Р. Марфаметрычныя даследаванні жолаба чапца буйной рагатай жывелы чорна-пярэстай пароды ў эмбрыональны перыяд / Р.Р. Унгегут // Марфалогія і гістахімія сельскагаспадарчых жывел і пушных звяроў у параўнальна-відавым і ўзроставым аспектах: зб. навук. пр. – Омск, 1987. – С. 39-46.
10. Харытонік Дз. М. Марфаптыхімічныя змены ў сітававальнай і мышачнай сістэмах сялят пры прымненні комплексных вітамінна-минеральных прэпаратаў : манаграфія / Дз. М. Харытонік, Г. А. Туміловіч. – Гродна : ГДЗАУ, 2014. – 213 с.
11. Шчэцінаў, Л.А. Даследаванні па развіціі сітававоднага жолаба буйной рагатай жывелы / Л.А. Шчэцінаў // Працы Омскага сельскагаспадарчага ін-т. – Омск, 1969. – Т. 71. – С. 1-31.
12. Шчэцінаў, Л. А. Параўнальная макра-мікрамарфалогія жолаба чапца хатніх жвачных жывёл у антагенезе / Л. А. Шчэцінаў, А. А. Свідзікоў, Р. Р. Унгегут // Зб. навук. пр. – Ленінградская вет. ін-т. – Ленінград, 1989. – Т. 100. – С. 139-144.
13. Brugere, H. Gouttiere oesophagienne et transit dans les réservoirs gastriques: Conséquences pratiques / H. Brugere, J. Brugere-Picoux, H. Le Bas // Bull. Soc. Veter. Prat. Fr. – 1987. – T. 71, № 4. – P. 197-235.
14. Dirr, L. Dysfunktion der Schlundrinne als Komplikation der Neugeborenendiarthro beim Kalb / L. Dirr, G. Dirksen // Tierarztl. Praxis. – 1989; Т. – 17, № 4. – P. 353-358.
15. Nunes Do Prado, I. Effets de l'introduction d'une partie du lait dans le rumen du veau preruminant sur le fonctionnement de la gouttiere osophagienne et la composition du jus de rumen / Do Prado I. Nunes, R. Toullée, Y. Manis, P. Guilloteau // Reprod. Nutrit. Développem. – 1987. – Т. 27, № 1. – P. 253-254.